

Першае ўрачыстое пасяджэнне зъезду „Маладняк”^{66*)}.

Прамова т. Самэхвалавэ.

Маладняк вырас на камсамольскіх загонах як сіла, што ўступае ў барацьбу за камунізм. За два гады мы маєм вялікія дасягненныі.

Будучая праца павялічвае нашы труднасці і робіць далейшы шлях больш складаныи. «Маладняк» ня толькі культурная сіла, а і палітычная арганізацыя. Леніўская теорыя вучобы, акая адбываецца ў камсамоле, пагінна прайсьці і праз рады маладнякоўскай арганізацыі.

Зараз, калі мы перажывам вялікі паварот у прэцы ва вёсцы і эканамічны ўзрост, мы павінны ведаць, што гэтая дасягненне ю наслучь вялікія верашкоды, якія будзе адчуваць дробная буржуазія. Мы будзем адчуваць напор, і павінны нешта праціпаставіць гэтаму.

Тут наўстае барацьба з вадыяналізмам-шавінізмам. Мы любім беларускую мову, любім яе за то, што на ёй гаворыць рабочы, мы любім гід народ, які здолеў дайсьці да Кастрычніка, мы любім свой край, мы ганарымся тым, што живём у Беларусім краі, мы ганарымся тым, што разам з іншымі нацыямі будуем культуру.

З атадаю мы будзем адкідаць усё тое, што перашкаджае выпэўненню нашых задач, з усёю ращучасцю мы будзем змагацца з вузкім лемакратызмам і будзем адкідаць усё тое, што перашкаджае дыктатуры вралетарыяту.

Прамова тав. Чарнушэвіча.

Вігаю зъезд ад ураду БССР. «Маладняк» расьце і ўзмацняе сваю працу. Мы бачым, што гэта моцная арганізацыя, якая налічвае звыш 500 членоў, дае магчымасць камуністычнай партыі і савецкай ўладзе ішевна прац свае творы далучыць працоўныя масы да культуры.

Мы спадзяёмся, што больш того, аб чым казаў т. Чарот, таго прыгнечання і зылзекаў у Беларусі ня будзе, што далей Беларусь—савецкая дзяржава—будзе расквітаць пышнай кветкай.

Будзем спадзявацца, што „Маладняк” вырасце ў магутную сілу, якая здолеет ажыцьцяўіць звязы Леніна.

Прамова т. Лакціёнаса.

Дазвольце мне передаць шчырае прывітанье першаму зъезду беларускіх маладых пісьменнікаў ад чырвонаармейцаў, камандыраў і палітпрацаўнікоў М беларускай дывізіі.

Калі мы хочам стварыць культурны быт нашых часьцей, дык мы самі сустракаемся з такімі недахваткамі, з якімі мы, камандыры і палітпрацаўнікі, без маладых культурных сіл у асобе маладнякоўцаў ня зможем справіцца. Гэтая сувязь у сучасны момант ужо ажыцьцяўлена, тым што маладнякоўцы прынялі культурнае шэфства над адным з менскіх палкоў. Гэтае шэфства бяз сумнення забясьпечыць им стварэнне культурыага побыту.

Прамова т. Карэневскага.

Народны камісарыят асьветы з раздасцю вітае першы ўсебеларускі зъезд Маладняка. Ни глеці на тое, што Маладняк у сваім жыцьці мае толькі два гады працы, яго культурна-асьветная праца вадзвычайна вялікая. Цяпер вы ня ўбачыце ніводнае газеты, часопісі, дзе ня было б продантаў на 75 матэрыялаў маладнякоўскае працы. І трэба адзначыць, што самая удачная па свайму зъместу, па сваёй ідэалёгіі, дынаміцы, гэта ёсьць тая частка нашай літаратуры, якая намі атрымліваецца ад Маладняку.

Прамова тав. Аўсьлендэра.

З апошніх прамоў прывітанья яў асабліва характарна прамова таварыша Аўсьлендэра.

Ёя кажа, што карэніні ўрэйскай і беларускай культуры зараз пераплятаюцца ў сваіх матывах. Калі Янка Купала пісаў, што „невясёлая старонка—Беларусь”, у той жа час ўрэйскі паэта Мэндель Сфорым пісаў таксама пра гэту невясёлу старонку, пра той уцік, у якім знаходзілася ўрэйскае насельніцтва на Беларусі.

Наўшце, былі зачытаны шматлікія прывітанні-тэлеграмы ад паветаў і пісьменнікаў і іншых нацыянальнасцяў СССР, а таксама ад розных арганізацый і асоб.

(Працяг будзе).